

Беларуская кніга ў Імператарскай бібліятэцы

Наяўнасць культурных помнікаў беларускага паходжання ў зборах іншых дзяржаў не павінна нас бянтэжыць і схіляць да патрабаванняў “вярнуць нарабаванае”. Такая сітуацыя з'яўляецца абсалютна нармальнай для любога цывілізаванага народа і сведчыць пра развітасць яго культуры, пашырэнне культурных упłyvaў на замежны свет.

Алесь СУША,
фота аўтара

Для кожнага народа павінна быць гонарам, што вынікі творчай працы яго лепшых прадстаўнікоў выклікалі цікавасць сусветнай супольнасці і стаў прадметам збірання калекцыянероў, дзяржаўных, грамадскіх і прыватных бібліятэк замежжа.

У сувязі з гэтым цалкам зразумелым з'яўляеніем наяўнасць вельмі вялікай колькасці беларускіх кніжных помнікаў у зборах нацыянальных бібліятэк суседніх краін. Сярод апошніх асобнай (калі не найбольшай) увагі заслугоўвае Расійская нацыянальная бібліятэка — адна з найбуйнейшых і найбагацейшых бібліятэк у свеце. Яна была заснована ў 1795 г. Кацярынай II у Санкт-Пецярбургу як Імператарская публічная бібліятэка. Аднак для чытачоў (прычым незалежна ад іх сацыяльнага стану) свае дзвёры адчыніла толькі ў 1814 г.



Камплектаванне галоўнай бібліятэкі Расійскай імперыі адбывалася рознымі шляхамі: ад закупак літаратуры ў краіне і за мяжой да атрымання кніжных калекцый у дар ад вядомых асоб і выкарыстання канфіскаваных збораў пэўных асоб ці нават захопленых рэгіёнаў. Так яшчэ ў XIX ст. у склад фондаў Імператарской публічной бібліятэкі ўвайшлі зборы некаторых дзяржаўных установ, прыватныя калекцыі вядомых асоб. Важнай падзеяй стала перадача ў 1861 г. прыватнай бібліятэкі вядомага французскага асветніка Вальтэра, якую загадала набыць яшчэ Кацярына II.

У выніку ўжо ў XIX ст. бібліятэка стала адной з найбольших у свеце. Перад пачаткам Другой сусветнай вайны бібліятэка, якая тады называлася Дзяржаўнай публічной бібліятэкай імя М. Салтыкова-Шчадрына, зімала другое месца ў свеце па аб'ёме фондаў. На сённяшні дзень фонды бібліятэкі налічваюць каля 36 мільёнаў адзінак захоўвання (для пададзення, у Нацыянальной бібліятэцы Беларусі — каля 9 мільёнаў, у Літоўскай нацыянальной бібліятэцы — каля 7 мільёнаў). Прычым гэты збор багаты не толькі колькасна, але і якасна — праз унікальнасць кніжных помнікаў.

Такім чынам, за два стагоддзі ў РНБ была сабрана адна з найлепшых ка-

так, Расійская нацыянальная бібліятэка валодае найбольш поўным зборам усходнеславянскай кнігі, найстарэйшая з якіх — рукапіснае Астрамірава Евангелле 1056—1057 гг. Бібліятэка захоўвае каштоўныя зборы рукапісных кніг — каля 450 тысяч помнікаў розных часоў — ад старажытных егіпецкіх папірусаў да аўтографаў нашых сучаснікаў. У якасці рагытэтаў можна згадаць фрагменты Сінайскага кодэкса IV ст. — самага старажытнага поўнага спісу Бібліі. Наведальнікаў уражваюць таксама зборы інкунаў (каля 7 тысяч), заходнегерманскіх і славянскіх стародрукаў, кніг і часопісаў новага і найноўшага часоў, картографічных і графічных матэрыялаў. У аддзеле рукапісаў РНБ захоўваецца вельмі колькасць фондаў асабістага паходжання: матэрыялы А. Меншыкава, Р. Пацёмкіна, М. Кутузава, М. Карамзіна, М. Лермонтава, Ф. Дастаеўскага, А. Блока і інш.

Не дзіва, што і беларуская кніга знайшла сваё пачаснае месца ў бязмежных зборах РНБ. Прычым адбылося гэта яшчэ пры стварэнні бібліятэкі. Якраз у 1794 г. пасля задушэння А. Суворавым нацыянальна-вызваленчага паўстання пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі і ўзяцця ім Варшавы адтуль была вывезена канфіскаваная расійскімі войскамі Бібліятэка Рэчы Паспалітай імя Залускіх, якая налічвала каля 400 тысяч тамоў і выконвала функцыі нацыянальнай бібліятэкі Рэчы Паспалітай. Натуральная, у яе зборах захоўвалася вельмі колькасць каштоўных беларускіх выданняў. Гэтыя зборы былі аўтэнтычныя ўласнасцю расійскага ўрада і ў якасці вясеннага трафея перададзены ў Пецярбург, дзе сталі асновай для стварэння Імператарской публічной бібліятэкі.

І ў XIX ст. амаль усе выданні, якія выходзілі на беларускіх землях ці былі прысвечаныя Беларусі, траплялі ў галоўную бібліятэку імперыі. Сёння іх вельмі складана знайсці ў айчынных бібліятэчных зборах. У Пецярбург з Беларусі былі вывезеныя кнігі зборы многіх удзельнікаў паўстання 1830—1831 і 1863—1864 гадоў, якія не прынялі царскую ўладу. Так, у 1830-я гады ў Пецярбург трапілі багатыя кніжныя калекцыі Сапегаў, а сярод папер В. Ратча захоўваецца шэраг дакументаў, складзеных К. Каліноўскім (у прыватнасці, інструкцыі павятовым і акруговыем начальнікам).

Сапраўднае адраджэнне беларускага кнігадрукавання адбылося ў пачатку XX ст. Да пачатку Другой сусветнай вайны ў Беларусі была выдадзена вельмі вельмі колькасць кніг і перыёдышкі, падлічыць якія даследчыкі не могуць дагэтуль. Вайна нанесла непапраўны ўрон беларускім кнігасховішчам, і сёння мы можам знайсці гэтыя кнігі хіба толькі ў найбуйнейшых бібліятэках Расіі, куды яны траплялі да вайны ў абавязковым парадку.

Такім чынам, за два стагоддзі ў РНБ была сабрана адна з найлепшых ка-



лекций беларускіх і іншых помнікаў (напрыклад, славутае Полацкае евангелле XII ст., Дзесятаглаў, летапісныя крыніцы), выданні першых беларускіх друкароў і друкарні: Ф. Скарыны (у т.л. адсутнія ў Беларусі віленскія выданні “Апостала” і “Малой падарожнай кніжкы”), С. Буднага, В. Цяпінскага, В. Гарабурды, братоў Мамонічаў, а таксама добра- і малавядомыя выданні друкарні у Брэсце (напрыклад, славутая “Брэсцкая Біблія”), Любчи, Заблудаве, Еўпаторыи, Купаліне, Супраслі, Нясвіжы, Полацку, Магілёве і іншых гарадах. У свой час супрацоўнікі РНБ знайшли настолькі вельмі колькасць беларускіх выданняў у сваіх зборах, што толькі кірылічных кніг хапіла на выпуск трох томоў “Каталога беларускіх выданняў кірылаўскага шрыфту XVI—XVII стст.” Свайго ўліку яшчэ чакаюць пазнейшыя выданні, некірылічныя выданні, а таксама шматлікія рукапісныя помнікі.

Менавіта загадчык аддзела рэдкіх кніг гэтай бібліятэкі, шырокавядомы даследчык Мікола Нікалаеў выявіў шэраг помнікаў беларускай кніжнасці ў зборах бібліятэкі. Ён шырока папулярызуе гэтыя помнікі ў сваіх публікацыях (згадайма хаця б “Палату кнігапісную” і “Гісторыю беларускай кнігі”). Пры яго падтрымцы быў рэалізаваны шэраг навуковых праектаў, у тым ліку сумесных з беларускімі бібліятэкамі, па вывучэнні кніжнай спадчыны Беларусі (напрыклад, нядыўна завершаны праект па віртуальнай рэканструкцыі кнігазбору Сапегаў). Ён усяляк падтрым-

“
Расійская нацыянальная бібліятэка валодае найбольш поўным зборам усходнеславянскай кнігі, найстарэйшая з якіх — рукапіснае Астрамірава Евангелле 1056—1057 гг. Бібліятэка захоўвае каштоўныя зборы рукапісных кніг — каля 450 тысяч помнікаў розных часоў — ад старажытных егіпецкіх папірусаў да аўтографаў нашых сучаснікаў. У якасці рагытэтаў можна згадаць фрагменты Сінайскага кодэкса IV ст. — самага старажытнага поўнага спісу Бібліі.

лівае беларускі дух у Пецярбургу (праводзячы канферэнцыю “Санкт-Пецярбург і беларуская культура”, гуртуючы людзей вакол тамтэйшых грамадскіх арганізацый, прымаючы гасцей з Беларусі). Пакуль у Расійской нацыянальной бібліятэцы ёсьць такія неабыякавыя да беларускай культуры людзі, ёсьць і будучыня ў сумеснай працы, а таксама ўпэўненасць у новых адкрыццях.

На здымках: рэдкае выданне полацкага гісторыка Ігната Сіябельскага пра Еўфрасінню і Параскеву Полацкіх (1781 г.), перададзенае Адамам Кіркорам у Імператарскую публічную бібліятэку; галоўны бібліятэкар РНБ Марыя Ткачэнка сярод кніг з бібліятэк Сапегаў.